

- Перамовы пра далучэньне да праграмы “Ўсходняе партнэрства”
- Узмацненьне рэгуляваньня валютнага рынку.
- Правядзеньне апэрацыі валютнага свопу паміж Банкам Кітаю і НББ.
- Дэфіцыт у гандлі з краінамі па-за СНД.
- Зьніжэньне золатавалютных рэзэрваў.

№3 (78)
Сакавік 2009 г.

Палітыка: абмеркаваньне пэрспэктываў уступленьня Беларусі ў праграму “Ўсходняе партнэрства”

У лютым Беларусь з афіцыйным візытам наведаў Вярхоўны прадстаўнік ў справах агульнай вонкавай палітыкі і палітыкі бясьпекі ЭЗ Х. Сяляна. Падчас ягонаў сустрэчы з А. Лукашэнкам, паводле Х. Сяляны, абмяркоўваліся пытаньні супрацы Беларусі і ЭЗ, і ў прыватнасьці магчымасьці ўваходжаньня Беларусі ў праграму “Ўсходняе партнэрства”. Ніякіх дакумэнтаў у выніку сустрэчы бакі не падпісалі, аднак Х. Сяляна выказаў задаволенасьць вынікамі візыту. Пры гэтым паведамлялася, што на перамовах А. Лукашэнка пацьвердзіў гатоўнасьць краіны ўдзельнічаць ва “Ўсходнім партнэрстве”. Пазьней міністар замежных справаў Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў ЭЗ, К. Шварцэнбэрг заявіў на паседжаньні Рады ЭЗ, што калі Беларусь прызнае незалежнасьць Абхазіі ды Паўднёвай Асэтыі, то яна “апынецца па-за эўрапейскім кантэкстам”, і гэта ўскладніць яе ўступленьне ў праграму “Ўсходняе партнэрства”. Падобную заяву зрабіла і эўракамісар Б. Фэрэра-Вальднэр, якая таксама меркавала наведаць Беларусь напачатку сакавіка. Аднак напярэдадні самога візыту стала вядома пра перанос яго на красавік, што можа сьведчыць пра супярэчнасьці на гэтай стадыі ўзаемаадносінаў паміж ЭЗ і Беларусьсю. Устаноўчы саміт “Усходняга партнэрства” прызначаны на 7 траўня сёлета, таму бліжэйшыя два месяцы могуць вызначыць геапалітычныя прыярытэты Беларусі на сярэдне-тэрміновую пэрспэктыву.

Рэальны сэктар: ВУП працягвае расьці

У студзені рэальны ВУП вырас на 4.2% г/г на тле эканамічнага спаду ў суседніх краінах. У Расеі ВУП у студзені зьменшыўся на 8.8% г/г, ва Украіне – больш як на 15% г/г. Рост у Беларусі быў забясьпечаны павелічэньнем інвэстыцыяў, прафінансаваных за кошт сродкаў дзяржаўнага бюджэту 2008 г., а таксама павелічэньнем спажываньня, выкліканага часовым павелічэньнем выдаткаў у выніку дэвальвацыі рубля. Аднак гэтыя кампанэнты попыту ня маюць перадумоваў да росту цягам усяго году, таму можна чакаць далейшага запаволеньня росту пачынаючы зь лютага.


Яшчэ адным кампанэнтам попыту, які забясьпечыў рост, сталі інвэстыцыі ў запасы, якія склалі 11.2% ад выпуску прамысловай прадукцыі ў студзені. Аднак на тле скарачэньня попыту продаж назьбіраных запасаў уяўляецца даволі праблематычным. У студзені фізычны аб’ём экспарту скараціўся на 26.6 г/г, і малаверагодна, што ўнутраны попыт зможа кампэнсаваць такое зьніжэньне.

Структурныя тэндэнцыі: правядзеньне апэрацыі валютнага свопу паміж Банкам Кітаю і НББ

З пачатку фінансавага крызысу беларускія ўлады заяўлялі пра патрэбу выкарыстоўваць у двухбаковых разьліках паміж краінамі – гандлёвымі партнёрамі нацыянальнаыя валю

Насельніцтва: 9.69 млн чалавек
Прамысловасьць / ВУП: 28.1%
Сельская гаспадарка / ВУП: 8.4%
Інвэстыцыі / ВУП: 27.9%
Экспарт: Расія 37%, ЭЗ 44%
Імпарт: Расія 60%, ЭЗ 22%

Дынаміка рэальнага ВУП



Крыніца: НСКБ. Прагноз на 2009 г. – Дасьледчы цэнтр ІПМ.

Дасьледчы цэнтр ІПМ

Нямецкая эканамічная група
ў Беларусі 

220088 г. Мінск, вул. Захарова, 50Б
Тэл./факс +375 (17) 210 0105
Электронная пошта bmer@research.by
Вэб-сайт <http://research.by/>

Пераклад на беларускую мову
ажыццяўляецца пры падтрымцы часопіса
“Новая Эўропа”, <http://n-europe.eu/>

© Дасьледчы цэнтр ІПМ, 2009

ты. У сакавіку стала вядома пра правядзеньне апэрацыі валютнага свопу паміж НББ і Народным банкам Кітаю ў адпаведных нацыянальных валютах на суму, эквівалентную USD 2.9 млрд. Гэтую ўгоду можна разглядаць як узаемавыгадную. Для Беларусі найактуальнейшае значэнне мае праблема стабілізацыі ўнутранага валютнага рынку й павелічэння ўзроўню золатавалютных рэзерваў. З пазыцыі Беларусі гэтую апэрацыю можна разглядаць як практычна ідэнтычную атрымання вонкавай пазыкі. З боку Кітаю гэтая ўгода дазволіць стымуляваць кітайскі экспарт у Беларусь. Варта адзначыць, што праблема зьніжэння экспарту – ключавая для Кітаю ва ўмовах фінансаванага крызісу. У той жа час такія аб'ёмы сродкаў для іх даволі нязначныя. Таму верагодна, што праз выдаванне сваёй валюты ў абмен на часткова канвэртаваную валюту – беларускія рублі – Кітай тэстуе новы механізм стымулявання свайго экспарту.


У лютым НББ заявіў пра распрацоўваньне захадаў, скіраваных на дэдаларызацыю эканомікі. Сярод іх названыя ўзмацненне валютнага рэгуляваньня ў адносінах сфэраў, дзе дапускаецца абарачэнне замежнай валюты на тэрыторыі Беларусі. Імкненне да дэдаларызацыі ў бягучы пэрыяд, відаць, таксама тлумачыцца дэфіцытам замежнай валюты на ўнутраным рынку, у тым ліку й на сэгмэнце наяўнай валюты. Праз такія крокі НББ разьлічвае забяспечыць павышэнне попыту на нацыянальную валюту, які істотна зьнізіўся пасля дэвальвацыі напачатку году. Аднак малаверагодна, што абмежаваньне сфэраў выкарыстаньня замежнай валюты на тэрыторыі Беларусі можа прывесць да істотнага павышэння попыту на нацыянальную валюту. Спрабуючы надаць дадатковы імпульс дэдаларызацыі, НББ таксама рэкамендаваў банкам зьнізіць адсоткавыя стаўкі для дэпазытаў у замежнай валюце. Аднак эфэктыўнасьць гэтага кроку таксама падаецца даволі сумнеўнаю, бо наўпроставяе ўздзеянне на крэдытна-дэпазытны рынак можа мець яшчэ больш нэгатыўны ўплыў на паводзіны насельніцтва.

Вонкавы гандаль: дэфіцыт вонкавага гандлю ў 2008 г. склаў USD 6.6 млн

У 2008 г. дэфіцыт гандлю таварамі склаў USD 6.6 млрд, павялічыўшыся на 49.0% г/г (48.1% г/г у студзені-лістападзе). За 2008 г. экспарт вырас на 35.5% г/г, а імпарт на 37.6% г/г. Павелічэнне агульнага кошту гандлю ў асноўным адбывалася за кошт росту цэнаў, што абумовіла 95.3% прыросту экспарту і 61.2% імпарту. З восні 2008 г. пачалі зьніжацца як фізычныя аб'ёмы гандлю, так і сярэднія цэны. У сьнежні, у параўнаньні зь вераснем, сярэднія цэны экспарту зьнізіліся на 41.1% у гандлі зь дальнім замежжам і на 11.8% у гандлі з Расеяй. Пры гэтым аб'ём экспарту ў краіны па-за СНД у сьнежні вырас на 4.1% г/г, а ў Расею скараціўся на 33.9% г/г.

Вывоз у краіны па-за СНД асноўных тавараў – нафтапрадуктаў і калійных угнаеньняў – закрануў сусьветны крызіс, які прывёў да істотнага зьніжэння цэнаў і ў выніку гэтага аб'ёмаў экспарту (на 26.9% г/г у сьнежні). У гандлі з Расеяй у найбольшай ступені скарачаўся экспарт інвэстыцыйных тавараў. Напрыклад, экспарт трактароў у сьнежні склаў толькі палову ад сярэднемесячных паказьнікаў за студзень-верасень, а грузавых аўтамабіляў – 30.6%. Пра-тэкцыянісцкія захады, якія абмяркоўваюцца ў Расеі, могуць яшчэ больш пагоршыць становішча беларускіх экспартэраў інвэстыцыйных тавараў, якія пастаўляюцца пераважна на расейскі рынак. Імпарт з Расеі ў сьнежні скараціўся на 2.4% г/г пры зьніжэнні цэнаў на 32.6% г/г. Асабліва

ВУП і прамысловая вытворчасць




Крыніца: НСКБ.

Унёсак галінаў у прырост прамысловай вытворчасці

| Студзень 2009 г. | Прырост, % г/г | Унёсак у прырост |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
| Прамысловасць | -0.3 | -0.3 |
| электраэнергетыка | -10.6 | -0.8 |
| паліўная | 6.4 | 1.5 |
| чорная мэталюргія | 4.5 | 0.2 |
| хімічная і нафтахімічная | 29.6 | 3.2 |
| машынабудаваньне і мэталапрацоўка | -21.7 | -4.5 |
| дрэваапрацоўка | -21.0 | -0.6 |
| будаўнічых матэрыялаў | -21.6 | -0.6 |
| лёгкавая | -18.9 | -0.6 |
| харчовая | 5.5 | 0.6 |
| іншыя | 8.6 | 1.1 |

Заўвага. Унёсак у прырост у адсоткавых пунктах. Крыніца: разьлікі паводле дадзеных НСКБ.

Дынаміка вонкавага гандлю таварамі



Крыніца: НСКБ.

варта адзначыць, што фізічны аб'ём імпарту з краінаў па-за СНД павялічыўся на 5.8% г/г, пры нязначным скарачэнні цэнаў на 1.3% г/г. Такая дынаміка сведчыць пра тое, што беларускія суб'екты гаспадарання й насельніцтва яшчэ не ў поўнай ступені прыстасавалася да новай вонкавай кан'юнктуры, працягваючы праяўляць попыт як на імпарт сыравіны з Расеі, так і на інвэстыцыйны і спажывецкі імпарт з ЭЗ.

Дзяржаўныя фінансы: прафіцыт кансалідаванага бюджэту ў 2008 г.

У 2008 г. даходы кансалідаванага бюджэту склалі 51% ад ВУП, што на 1.5 адсоткавага пункта болей, чымся ў 2007 г. Іх павелічэнне звязанае з ростам паступленьняў ад падаткаў на вонкаваэканамічную дзейнасць (на 1.8% ад ВУП у звязку з высокімі цэнамі на нафту ў студзені-верасні), падаткаў на даходы і прыбытак (на 1.0% ад ВУП). Адначасова адбылося скарачэнне даходаў ад падаткаў на тавары і паслугі (на 1.4% ад ВУП) у звязку са зніжэннем стаўкі збору ў дапамогу сельскагаспадарчым вытворцам, а таксама ад падаткаў у фонд заробку, у звязку са зніжэннем яго долі ў ВУП.


Выдаткі бюджэту 2008 г. склалі 49.5% ад ВУП, што на 0.6 адсоткавага пункта болей, чымся летась. Прырост забяспечыла рэзкае павелічэнне агульнадзяржаўных выдаткаў у сьнежні (гэта адлюстравалася ў росьце інвэстыцыяў у студзені 2009 г.), што паводле вынікаў году абумовіла рост гэтай групы выдаткаў на 1.7% ад ВУП. Таксама паводле вынікаў году павялічыліся выдаткі на эканоміку і ЖКГ на 1.5% ад ВУП, хоць апошнімі месяцамі ў іх адзначалася зніжэнне. Выдаткі ўва ўсіх астатніх артыкулах скараціліся, у т.л. на сацыяльную палітыку – на 0.8%, адукацыю – на 0.5% і ахову здароўя – на 0.5% ад ВУП. Такія змены ў структуры выдаткаў сведчаць пра змены ў прыярытэтах бюджэтнай палітыкі.

Манэтарная палітыка: працягваецца зніжэнне золатавалютных рэзэрваў

У студзені чыстыя замежныя актывы ВГКР скараціліся на 11.4% м/м на (USD 364.4 млн), аднак без уліку першага траншу крэдыту ад МВФ яны скараціліся б на 36.0% м/м (на USD 1.15 млрд). НББ спрабаваў абмежаваць попыт на замежную валюту, падвысіўшы стаўку рэфінансавання (на 2 адсоткавыя пункты, да 14% гадавых) і, адпаведна, стаўкі па сваіх апэрацыях. Разам з тым, ён спрабаваў стымуляваць унутраны крэдытны рынак, павялічваючы аб'ёмы рэфінансавання банкаў (на 45.5% м/м). У выніку за студзень грашовая база скарацілася на 28.0% м/м, а ў гадавым вымярэнні – на 9.3% г/г.


Патрабаванні банкаў да эканомікі выраслі на 6.5% м/м, а ў гадавым вымярэнні тэмп іх прыросту склаў 64.1% г/г (54.9% г/г у сьнежні), але без уліку пераацэнкі патрабаванняў, намінаваных у замежнай валюце, тэмп росту гэтага паказчыка склаў бы 52.5% г/г. Скарачэнне грашовай прапановы абумовіла рэзкі рост адсоткавых ставак фінансавых інструментаў як у нацыянальнай, так і ў замежнай валюце. Высокія адсоткавыя стаўкі дазволілі пазьбегнуць значнага чыстага адтоку сродкаў насельніцтва з банкаўскай сістэмы. У студзені грашовыя дэпазыты насельніцтва скараціліся на 13.8% м/м, але практычна ўсе гэтыя сродкі былі перааформлены ў якасці дэпазытаў у замежнай валюце – дэпазыты насельніцтва ў замежнай валюце выраслі на 10.3% м/м (на 38.0% м/м у рублёвым эквіваленце). Чысты адток дэпазытаў юрыдычных асобаў быў больш значным, што нароўні са скарачэннем попыту на наяўныя

Кансалідаваны бюджэт




Крыніца: разьлікі паводле дадзеных НСКБ.

Грашовая база і ІСЦ



Крыніца: разьлікі паводле дадзеных НББ і НСКБ.

Стаўка рэфінансавання



Крыніца: разьлікі паводле дадзеных НББ і НСКБ.

грошы (на 18.1% м/м) аказвала ціск на грашовы рынак краіны. У выніку рублёвая грашовая маса скарацілася ў студзені на 18.4% м/м, а шырокая грашовая маса на 2.4% м/м. У гадавым вымярэнні гэтыя грашовыя агрэгаты выраслі на 11.3 і 32.0% г/г (28.0 і 30.2% г/г у снежні).

Спажывецкія цэны ў студзені выраслі на 4.1% м/м, а ў гадавым вымярэнні інфляцыя склала 15.1% г/г (13.3% г/г у снежні). У студзені беларускі рубель аб'ясцэніўся ў адносінах да даляра ЗША на 25.1%, а ў лютым яшчэ на 3.9%. Паводле стану на 28 лютага яго курс у адносінах да даляра ЗША склаў 2858 USD/BYR.

Банкаўскі сэктар: абмеркаваньне мэтазгоднасьці стварэньня калектарскіх агенцтваў

НББ абвесьціў пра намер распрацаваць заканадаўчую базу для стварэньня перадумоваў легальнай дзейнасьці калектарскіх агенцтваў. Інстытут калектарскіх агенцтваў дастаткова шырока распаўсюджаны ў суседніх краінах, а абмеркаваньне мэтазгоднасьці іх дзейнасьці ў Беларусі НББ ініцыяваў у выніку росту долі праблемных актываў банкаў ва ўмовах фінансавага крызысу. НББ разьлічвае, што дзейнасьць калектарных агенцтваў станоўча паўплывае на разьвязаньне праблемы неплацяжоў па крэдытах. Дзейнае заканадаўства Беларусі дапускае правядзеньне апэрацыяў па саступленьні грашовых патрабаваньняў толькі банкам, для якіх, аднак, калектарская дзейнасьць ня можа быць асноўнаю. У дадатак, досьвед суседніх краінаў паказвае, што дзейнасьць калектарскіх установаў можа прыводзіць да парушэньня прынцыпу банкаўскай таямніцы, а таму і да пэўных сацыяльных пратэстаў. Такім чынам, увядзеньне інстытуту калектарскіх агенцтваў, з аднаго боку, можа спрыяць паляпшэньню фінансавай дысцыпліны пазычальнікаў, а зь іншага боку – зьніжаць іх схільнасьць да пазычаньня, і выклікаць пэўную сацыяльную незадаволенасьць.

| Эканамічныя тэндэнцыі | | 1 кв. 07 | 2 кв. 07 | 3 кв. 07 | 4 кв. 07 | 1 кв. 08 | 2 кв. 08 | 3 кв. 08 | 4 кв. 08 | ліс. 08 | сне. 08 | сту. 09 |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Рост рэальнага ВУП | % г/г | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 7.3 | 10.9 | 10.1 | 11.2 | 7.5 | | | |
| Рост рэальнага ВУП | % г/г нар. | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 10.9 | 10.4 | 10.7 | 10.0 | 10.8 | 10.0 | 4.2 |
| Рэальная прамысловая вытворчасць | % г/г нар. | 5.9 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 14.7 | 13.0 | 13.1 | 10.8 | 12.7 | 10.8 | 1.2 |
| Рэальная сельскагаспадарчая вытворчасць | % г/г нар. | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 4.1 | 6.8 | 5.4 | 6.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.4 |
| ІСЦ | % г/г к/п | 8.1 | 7.2 | 9.0 | 12.1 | 13.2 | 16.0 | 16.3 | 13.3 | 14.7 | 13.3 | 15.1 |
| ІЦВПП | % г/г к/п | 11.6 | 13.6 | 16.8 | 17.1 | 13.5 | 16.2 | 18.5 | 14.2 | 18.2 | 14.2 | 19.9 |
| Экспарт тавараў (USD)* | % г/г | 6.3 | 23.3 | 18.5 | 44.4 | 69.2 | 56.0 | 44.9 | -11.6 | -19.1 | -29.8 | -- |
| Імпарт тавараў (USD)* | % г/г | 20.8 | 23.7 | 23.8 | 42.4 | 56.5 | 55.3 | 53.1 | -1.5 | -11.4 | -12.2 | -- |
| Сальда гандлю таварамі (дадзеныя НББ) | USD млн. нар. | -836 | -1563 | -2304 | -3858 | -647 | -2049 | -3835 | -6104 | -5059 | -6104 | -- |
| Бягучы рахунак | USD млн нар. | -641 | -1152 | -1652 | -2944 | -433 | -1411 | -2920 | -5049 | -- | -5049 | -- |
| Бягучы рахунак | % ВУП нар. | -7.0 | -5.8 | -5.1 | -6.6 | -3.6 | -5.5 | -6.6 | -8.0 | -- | -8.0 | -- |
| Міжнародныя рэзервы | USD млн к/п | 1565 | 2344 | 2155 | 4182 | 4746 | 4618 | 4120 | 3061 | 3775 | 3061 | 2929 |
| Грашовая база | % г/г к/п | 22 | 29 | 25 | 38 | 59 | 54 | 48 | 12 | 42 | 12 | -9 |
| Стаўка па крэдытах у беларускіх рублях** | % гадавых, к/п | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 20 |
| Абменны курс (афіцыйны) BYR/USD | с/п | 2141 | 2145 | 2147 | 2152 | 2148 | 2136 | 2114 | 2147 | 2137 | 2190 | 2668 |
| Абменны курс (афіцыйны) BYR/EUR | с/п | 2805 | 2890 | 2948 | 3115 | 3215 | 3339 | 3183 | 2827 | 2719 | 2935 | 3544 |

* тэмпы росту даляравых паказнікаў (крыніца: разьлікі паводле дадзеных НСКБ).

** намінальная стаўка па новых крэдытах юрыдычным асобам (крыніца: НББ).

Крыніцы: НСКБ і НББ.

| Асноўныя эканамічныя паказнікі | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Намінальны ВУП | BYR трлн | 26.613 | 36.565 | 49.991 | 65.067 | 79.231 | 96.047 | 128.828 |
| Намінальны ВУП* | USD млрд | 14.5 | 17.7 | 23.1 | 30.2 | 36.9 | 44.8 | 60.3 |
| Рост рэальнага ВУП | % г/г | 5.0 | 7.0 | 11.4 | 9.4 | 9.9 | 8.6 | 10.0 |
| Прамысловая вытворчасць | % г/г | 4.5 | 7.1 | 15.9 | 10.5 | 11.3 | 8.7 | 10.8 |
| Сельскагаспадарчая вытворчасць | % г/г | 0.7 | 6.6 | 12.6 | 1.7 | 6.1 | 4.4 | 8.9 |
| ІСЦ | % г/г с/п | 42.6 | 28.4 | 18.1 | 10.3 | 7.0 | 8.4 | 14.8 |
| ІСЦ | % г/г к/п | 34.8 | 25.4 | 14.4 | 8.0 | 6.6 | 12.1 | 13.3 |
| ІЦВПП | % г/г с/п | 41.4 | 37.5 | 24.1 | 12.1 | 8.3 | 16.2 | 15.6 |
| ІЦВПП | % г/г к/п | 42.7 | 28.1 | 18.8 | 10.0 | 8.5 | 17.1 | 14.2 |
| Экспарт (т/п, USD) | % г/г | 9.8 | 24.4 | 35.5 | 15.9 | 22.3 | 24.0 | 35.5 |
| Імпарт (т/п, USD) | % г/г | 9.0 | 25.0 | 40.4 | 3.8 | 33.2 | 28.0 | 37.6 |
| Бягучы рахунак | USD млн | -334 | -426 | -1193 | 436 | -1448 | -3060 | -5049 |
| Бягучы рахунак | % ВУП | -2.3 | -2.4 | -5.2 | 1.4 | -3.9 | -6.8 | -8.0 |
| ПЗІ (чыстыя) | USD млн | 453 | 170 | 163 | 303 | 351 | 1770 | 2143 |
| Міжнародныя рэзервы | USD млн | 457 | 474 | 770 | 1297 | 1383 | 4182 | 3467 |
| Сальда дзяржбюджэту | % ВУП | -0.2 | -1.6 | 0.0 | -0.6 | 2.2 | 0.6 | 0.9 |
| Унутраны дзяржаўны доўг | % ВУП к/п | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6.7 |
| Вонкавы доўг (суцэльны) | % ВУП к/п | 27.0 | 23.7 | 21.4 | 17.9 | 18.6 | 28.4 | 24.6 |
| Грашовая база | % г/г к/п | 32 | 50 | 42 | 74 | 20 | 38 | 12 |
| Абменны курс (НББ) | BYR/USD с/п | 1784 | 2075 | 2160 | 2154 | 2145 | 2146 | 2136 |
| Абменны курс (НББ) | BYR/USD к/п | 1920 | 2156 | 2170 | 2152 | 2140 | 2150 | 2200 |
| Абменны курс (НББ) | BYR/EUR с/п | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3135 |
| Абменны курс (НББ) | BYR/EUR к/п | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3077 |

* ВУП у даляравым эквіваленце за 2000 г. разьлічаны па рынкавым (неафіцыйным) валютным курсе (крыніца: Дасьледчы цэнтр ІПМ).

Крыніцы: НСКБ, Міністэрства фінансаў, НББ, Дасьледчы цэнтр ІПМ.

Умоўныя азначэньні:

| | | | |
|-------|--|------|--------------------------------------|
| г/г | зьмены год да году | нар. | нарастаючым вынікам |
| ІСЦ | індэкс спажывецкіх цэнаў | НББ | Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь |
| ІЦВПП | індэкс цэнаў вытворцаў прамысловай прадукцыі | ПЗІ | простыя замежныя інвэстыцыі |
| к/п | на канец перыяду | с/п | сярэдняе за перыяд |
| м/м | зьмены за месяц | трлн | трыльён |
| млн | мільён | ФСАН | Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва |
| млрд | мільярд | ЭЗ | Эўрапейскі Зьвяз |